

# ГОМЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСІТЕТ



№9 (1062)

ЧАЦВЕР, 6 мая 2004 г.

Газета заснавана ў верасні 1969 года

Выходзіць два разы ў месяц

Цана дагаворная

Гомельскаму дзяржаунаму універсітэту - 35 гадоў



**A**гульнявядома, што рашэнні вышэйшых партыйных і савецкіх органаў былога ССР мелі рашаючое значэнне ў вызначенні задач ва ўсіх сферах жыцця грамадства. Зыхдзячы з рашэнням XXIII з'езда КПСС, задача эканамічнай рэ-

формы, якую пачалі праводзіць пад кіраўніцтвам А.М. Касыгіна, ЦК КПСС і Савет Міністраў ССР прынялі пастанову "Аб мерах па паліпшэнню падрыхтоўкі спецыялісту і ўдасканаленню кіраўніцтва вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыяй у краіне" ("Праўда", 1966, 9 верасня). Гэтыя дакументы патрабавалі значнага паліпшэння якасці падрыхтоўкі спецыялісту і з вышэйшай адукацыяй для разшння новых задач развіцця эканомікі і культуры краіны.

У адпаведнасці з гэтымі дакументамі пачалася перабудова вышэйшай школы. У такім на-кірунку ў лістападзе 1967 года камісія Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР была праверана рабо-та Гомельскага дзяржаўнага пе-

дагагічнага інстытута імя В.П. Чкалava. Камісія азнаёмілася са станам вучэбна-выхаваўчага практэсу і работай кафедр педагогічнага інстытута. Вынікі праверкі былі дакладаны на пашыраным пасяджэнні рэктарата з удзелам прадстаўнікоў Гомельскага аблкама і гаркама КПБ. Пасля аблера-кавання матэрыялаў праверкі на Калегіі Міністэрства 17 студзеня 1968 года ў Гомельскім аблкоме КПБ паступіла даведка аб работе Гомельскага педагогічнага інстытута, у якой была дадзена аўтэктуюная адзнака ўсёй яго дзейнасці.

На наш погляд, новыя задачы, якія стаялі перад вышэйшай школай, паслужылі падставай для таго, што партыйнае кіраўніцтва горада і вобласці падтрымала прапанову навуковай гра-

мадскасці аб адкрыцці ў горадзе Гомелі універсітэта. Вялікі ўклад у вырашэнне такой складанай задачы ўнёс вядомы савецкі матэматык, акадэмік АН БССР, адзін з актыўных ініцыятараў адкрыцця другога ў Беларусі універсітэта С.А. Чуніхін. У канцы 1968 года ў Гомельскім аблкоме КПБ аб адкрыцці Гомельскага дзяржаўніверсітэта.

Вашай узвесе праланоўваюцца вытрымкі з дакументаў, якія ілюструюць практэс прыняцця і ажыццяўлення рашэння ў па адкрыццю нашага універсітэта. Яны пачалі выконвацца пасля загада Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР ад 31 сакавіка 1969 г.

**М. СТАРАВОЙТАУ,**  
дэкан гістарычнага  
факультэта, к.гіст.н., дацэнт.

## ДОКУМЕНТЫ СВІДЕСТВУЮТ...



### СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

№ 2

1969 г.

### 12 Об организации Гомельского государственного университета.

Совет Министров Союза ССР постановляет:

Принять предложение Совета Министров Белорусской ССР и Министерства высшего и среднего специального образования ССР об организации в 1969 году Гомельского государственного университета Министерства высшего и среднего специального образования Белорусской ССР на базе Гомельского педагогического института.

Зам. Председателя Совета Министров Союза ССР К. Мазуров.

Управляющий Делами Совета Министров ССР М. Смирнов.

Москва, Кремль. 6 января 1969 г. № 5.

Центральный Комитет Коммунистической партии Белоруссии  
и Совет Министров Белорусской ССР  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
от 14 марта 1969 г. № 99  
г. Минск

о организации Гомельского государственного университета

В соответствии с постановлением Совета Министров ССР от 6 января 1969 г. № 5 Центральный Комитет КП Белоруссии и Совет Министров Белорусской ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Открыть с 1 мая 1969 г. в г. Гомеле на базе Гомельского государственного педагогического института имени В.П. Чкалова государственный университет Министерства высшего и среднего специального образования БССР, присвоив ему наименование «Гомельский государственный университет».

Иметь в составе Гомельского государственного университета следующие факультеты: историко-филологический, механико-математический, физический, биологический-почвенный, геологический, экономический и физического воспитания.

Министерству высшего и среднего специального образования БССР принять меры к укомплектованию университета высококвалифицированными кадрами профессорско-преподавательского состава.

Академии наук БССР оказать помощь Гомельскому государственному университету по привлечению на преподавательскую работу квалифицированных специалистов из институтов и научных учреждений Академии <...>.

Министерству высшего и среднего специального образования БССР принять меры к укомплектованию университета высококвалифицированными кадрами профессорско-преподавательского состава.

Секретарь Центрального Комитета КП Белоруссии  
П. Дашев

Зам. Председателя Совета Министров Белорусской ССР  
З. Добанок

Секретарь партбюро - Я. Ермолаев/

партбюро

## НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

На Гомельщине проходят мероприятия, посвященные 250-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля и просветителя Николая Петровича Румянцева. Его имя неразрывно связано с Гомелем, ибо именно благодаря подвижничеству этого человека из небольшого местечка в прошлом он превратился в прекрасный город, достопримечательностями которого мы все по праву сегодня гордимся.

В учреждениях образования, культуры проводятся циклы лекций, чтения, организуются литературные гостиные к этой знаменательной дате. Посвящалася ей и историко-художественный вечер, который прошел в област-

ном драмтеатре с участием широкой научной, культурной общественности г. Гомеля. Настоящей творческой удачей можно назвать его сценарий: театральные актеры, солисты областной филармонии, различные коллективы и исполнители города интересно и всесторонне смогли представить публике образ настоящего сына своего Отечества, который отдал на его благо свой ум, талант и горячее сердце.

Преподаватели и студенты нашего университета принимают активное участие в юбилейных мероприятиях. Очередное из них – международная научно-практическая конференция «Н.П. Румянцев и его эпоха в контексте славянской культуры» – состоится 12-13 мая в конференц-зале областного общественно-культурного центра.

жана Ганаровай граматай універсітэта.

\*\*\*

За шматгадовую добрасумленную працу лабарант кафедры заалогіі і аховы прыроды КАВАЛЕВА Таццяна Абдул-Мулімаўна ўзнагароджана Ганаровай граматай універсітэта.

## КАДРАВЫЯ ПРЫЗНАЧЭННІ



28 красавіка гг. КУЛАЖАНКА Юрый Іванавіч прыняты на пасаду першага пра-рэктара ГДУ імя Ф. Скарыны па тэрміноваму дагавору.

Ю.Кулажанка нарадзіўся 27 мая 1964 г. у в. Ручайка Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці. Беларус. Кандыдат фізіка-матэматычных наукаў.

❖ ❖ ❖

Доктар фізіка-матэматычных наукаў, прафесар, загадчык кафедры агульной фізікі СЕМЧАНКА Ігар Валянцінавіч загадам па універсітэту пераведзены на пасаду пра-рэктара па вучэбнай работе ГДУ.

## ВЫСОКАЯ АЦЭНКА ЗДОЛЬНЫХ

Падведзены вынікі Рэспубліканскага конкурсу на вучковых работах студэнтаў вну Беларусі па прыродазнаўчых, тэхнічных і гуманітарных науках 2003 года.

У зале Вучонага Савета Белдзяржуніверсітэта адбылося ўрачыстое пасяджэнне аргкамітэта конкурса, на якім Міністр адукацыі рэспублікі А. Радз-

закончыў ГДУ імя Ф. Скарыны па спецыяльнасці "Матэматыка". З 1986 па 1989 гг. працаваў настаўнікам матэматыкі, нам. дырэктара па пазакласснай, вучэбна-выхаваўчай работе ў Даўгагалескай і Верхнебрылёнскай СШ Гомельскага раёна.

У 1989 г. паступіў у аспірантуру Беларускага інстытута інженернай прыгнаннай тэхнікі, пасля яе заканчэння працаваў асістэнтам, ст. выкладчыкам кафедры "Вышэйшая матэматыка", нам. дэкана агульнаінжынернага будаўнічага факультэта, начальнікам аддзела па выхаваўчай работе БелДУТа. З 1997 г. – пра-рэктар па выхаваўчай работе БелДУТа.

❖ ❖ ❖

Доктар фізіка-матэматычных наукаў, прафесар, загадчык кафедры агульной фізікі СЕМЧАНКА Ігар Валянцінавіч

загадам па універсітэту пераведзены на пасаду пра-рэктара па вучэбнай работе ГДУ.

коў уручыў лаўрэатам і пераможцам адпаведныя Дыпломы. Сярод іх былі студэнты нашага універсітэта: пяцікурсніца факультэта псіхалогіі і да-вузайскай падрыхтоўкі Таццяна Мікулінская, ча-цвёртакурснік геолага-геаграфічнага факультэта Аляксандр Сакалоў, чацвёртакурсніца эконом-фака Наталля Кадол і аспірантка філалагічнага факультэта Таццяна Целяховіч.

## ПРЫЯРЫТЭТ – ІДЭАЛОГІІ

У Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь адбываўся семінар рэктараў вну краіны на тэму: "Удасканаленне ідэалагічнай і ідэйна-выхаваўчай работы сярод студэнцкай мададзі".

З дакладам аб палітыцы дзяржавы у галіне адукацыі і выхавання выступіў віц-прем'ер У. Дражын, які адзначыў поспехі ў сферы адукацыі, дасягнутыя за апошні час.

Міністр адукацыі А. Радзькоў ахарактарызаваў усе сферы дзейнасці вышэйшай школы, асаблівую увагу акцэнтаваў на ўзрастаючай ролі кафедр грамадскіх наукаў, неабходнасці ка-рэціроўкі вучэбных праграм у адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі ідэалагічнага выхавання.

Канцэпцыя ідэалагічнай работы ў вышэйшай школе была выкладзена ў выступленнях рэкта-ра Акадэміі кіравання С. Князева і доктара палітычных наукаў С. Ращэніка.

Удасканаленне выхаваўчай і ідэалагічнай работы вну, адзначалася на семінары, будзе садзейнічаць падрыхтоўцы маладых кадраў, якія забяспечаць эффектыўнае развіццё нашай дзяржавы.

## ЛАУРЕАТЫ РЕСПУБЛІКАНСКОГО КОНКУРСА

Ідеология беларускага государства направлена на воспитание человека-гражданина, патріота своеі Родыны.

В учебных заведениях воспитанию активной жизненной позиции способствует привлечение учащихся и студентов к участию в областных, межвузовских, республиканских конференциях и конкурсах. Активность и научный интерес молодежи к общественным наукам с каждым годом возрастает. Об этом свидетельствуют итоги III республиканского конкурса творческих работ учащихся и студентов по общественным наукам «Беларусь в современном мире». Он проводился на основе решения Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальному поддержке талантливых учащихся и студентов в рамках целевой программы «Общественное движение XXI века – инициатива и творчество талантливой молодежи Беларусь».

Победителями и лауреатами конкурса стали студенты 26 вузов, учащиеся 13 средних специальных и профессионально-технических учебных заведений и 14 общеобразовательных школ республики. Из них 26 человек являются лауреатами первой премии, 37 – второй и 58 – третьей. Всем им будут вручены свидетельства фонда и денежные премии.

Среди лауреатов конкурса есть и представители ГГУ имени Ф. Скорины – пятикурсник юридического факультета Сергей Климов (вторая премия) и аспирант кафедры экономических теорий Сергей Каморников (третья премия). Научные руководители их работ – заведующая кафедрой экономики и управления производством к.т.н., доцент Тамара Васильевна Карпей и к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Игорь Викторович Немкович.

Поздравляем победителей с победой и желаем новых творческих успехов!

## ПАКЛОН ВАМ НІЗКІ, ВЕТЭРАНЫ!



Михаил Дудин  
**И НЕТ БЕЗЫМЯННЫХ СОЛДАТ**

Гремят над землею раскаты.  
Идет за раскатом раскат.  
Лежат под землею солдаты.  
И нет безымянных солдат.

Солдаты в окопах шалели  
И падали в смертном бою,  
Но жизни своей не жалели  
За горькую землю свою.

В родимую землю зарыты,  
Там самые храбрые спят.  
Глаза их Победой закрыты,  
Их подвиг прекрасен и свят.

Вадим ШЕФНЕР  
**ВОЕННЫЕ СНЫ**

Нам снится не то, что хочется нам, –  
Нам снится то, что хочется снам.  
На нас до сих пор военные сны,  
Как пулеметы, наведены.

И снятся пожары тем, кто ослеп,  
И съому снится блокадный хлеб.

И те, от кого мы вестей не ждем,  
Во сне к нам запросто входят в дом.

Входят друзья довоенных лет,  
Не зная, что их на свете нет.

И снаряд, от которого случай спас,  
Осколком во сне настигает нас.

И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле. –  
Меж явью и сном, на ничьей земле,  
И дышится трудно, и ночь длинна...  
Камнем на сердце лежит война.

**Далекое-близкое**

Когда в июньский полдень 1941 года на площади в г. Каменске Ростовской области два школьных товарища услышали по радио сообщение В.М. Молотова о вероломном нападении Германии на нашу страну, первой их реакцией было: «Да этих фрицев наша Красная Армия за несколько месяцев ухлопает!...». Тогда они и не подозревали, что станут непосредственными участниками четырехлетней великой войны за освобождение Отечества.

Своими воспоминаниями о военном времени делится подполковник в отставке, старший инспектор 2-й части университета Виктор Михайлович РУПИН. За проявленные на фронте мужество и отвагу он получил 20 наград, среди которых – ордена Отечественной войны I-й степени и Красной Звезды; медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги».

– Виктор Михайлович, где проходили ваши фронтовые дороги?

– В январе 1943 года попал в 94-ю гвардейскую стрелковую дивизию, участвовал в боях на Курской дуге. 5 августа Москва впервые салютовала орудийными залпами в честь освобождения Орла и Белгорода. Мы гордились своими успехами и своей Родиной. Нам было важно знать, что на нас надеются и в нас верят. Затем был зенитчиком 26-й зенитной артиллерийской дивизии; в ее составе прошел Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Особенно жестокие бои были под Корсунь-

Приближается самый светлый и радостный праздник в жизни нашего народа – День Победы. Поистине он очень дорог прежде всего для тех, кто вынес на своих плечах все тяжесть военного лихолетья, глядел смерти в лицо, терял родных и близких, боевых друзей, кто завоевал долгожданную победу над немецко-фашистской Германией.

Бот уже шестое десятилетие встречаем мы мирную весну, не зная грохота снарядов, свиста пули, бомбек. Выросли новые поколения, но память о героях тех далеких, суровых 40-х, о павших за свободу и независимость нашей Отчизны, незабвена. Чтим мы и ветеранов Великой Отечественной войны, кто сегодня – среди нас, воздаем им должное своей заботой иуважением.

Много бывших участников боев и сражений на фронтах Великой Отечественной войны трудилось в коллективе нашего университета, сейчас, за исключением немногих, они – на заслуженном отдыхе. К сожалению, с каждым годом редеют их ряды, и тем более ценен для нас каждый из них. На сегодняшний день в Совете ветеранов войны и труда насчитывается 26 человек. Наш святой долг перед ними – помнить о них не только в празднике, а и в будни, проявлять заботу, поддерживать теплым словом. Мы низко склоняем перед ними голову и говорим «спасибо» за «мир, спасенный вами», желаем бодрости и здоровья еще на долгие годы!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ, ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ, КОМИТЕТ БРСМ, СОВЕТ ЖЕНЩИН ГГУ.

**ВЫХОУВАЕМ ПАТРЫЁТАУ**

Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне моладзі – адна з галоўных састаўляючых беларускай дзяржаўнай ідэалогіі. Яно засноўваецца на нацыянальна-гістарычных традыцыях беларускага народа, яго подзвігах, герайзме ў барацьбе за незалежнасць Радзімы.

Новы імпульс гэтай рабоце надала падрыхтоўка да 60-годдзя вызвалення Гомеля і Беларусі ад нямецка-фашистыкіх захопнікаў і Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.

Прадуманая этанаціраваная работа са студэнтамі праводзіцца сумесна з кафедрай гісторыі Беларусі на філалагічным, білагічным і фізічным факультэтам універсітата, пачынаючы з першага курса.

Дапамогу ў арганізацыі грамадзянска-патрыятычнага выхавання аказваюць дэкан філалагічнага факультэта У.А. Бобрык і нам. дэкана Л.П. Кузьміч. Вялікае дзякунішча ім за гэтага!

Студэнты-першакурснікі наведваюць музеі горада, універсітэцкі музей-лабараторыю Ф. Скарыны, знаёмыца з гісторыяй ГДУ, яго традыцыямі. Гэта работа носіць не эпізадычны характар, яна ажыццяўляецца на працягу ўсяго вучэбнага года. Пастаяннымі гасцямі студэнтаў на факультэце сталі ветэраны Вялікай Айчыннай вайны: М.П. Шкарбун, старшыня Савета ветэранаў нашага ўніверсітэта, прафесар А.С. Калугін, А.А. Косцікаў, В.М. Рупін, Г.С. Мільчанка, Г.С. Еўдакіменка, Л.Я. Рыбакова, старшыня Гомельскай гардской арганізацыі салдатскіх, афганскіх сем'яў і інвалідаў, генерал-маёр У.П. Шамшура, палкоўнік ў адстаўцы А.М. Макараў, У.І. Клыга, І.І. Войкін, Герой Савецкага Саюза Г.К. Дзенісенка, доктар навук, прафесар В.П. Тарасенка, кандыдат педагогічных навук С.Ф. Шакараў, Р.Ф. Фраловіч, В.В. Крывіч. Толькі ў гэтым вучэбным годзе на факультэце адбылося 5 сустэреч студэнтаў з ветэранамі.

Жывое слова ветэрана, удзельніка гістарычных падзеяў тых герайчных дзён Вялікай Айчыннай вайны пакідаюць глыбокі след у душы маладога чалавека. Адна з такіх сустэреч адбылася 29 красавіка. Студэнты з вялікай увагай слухалі ўспаміны М.П. Шкарбуні, Г.С. Мільчанкі, Г.С. Еўдакіменкі. Асабліва хвалюючай была гісторыя Лідзія Ягораўны Рыбаковай, сын якой загінуў у Чачні. Яна гаварыла не толькі аб tym, што ў жыцці ёсць месца подзвігу, як трэба любіць сваю Радзіму, але і аб tym, што трэба шанаваць сваю сям'ю, сваіх родных, месца, дзе нарадзіўся.

**«ЭТО БЫЛА НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА»**

Шевченковском, Будапештом, Братиславой.

– Какой день войны чаще вспоминается?

– Все дни военные по-своему будничны и похожи, но каждый был особенным. Вспоминается и первое ранение при взятии Белгорода, и сбитый самолет, и первая награда, и свист пули, и запах костров, и похороны товарищей.

– Было страшно?

– Конечно, было. Поначалу, правда, думалось, что это игра в войну, как в детстве пацанятами играли. Осознание того, что это – настоящая война, пришло в госпиталя, когда я увидел искалеченных людей и понял, что эта война может лишить жизни не понарошку.

– Что поддерживало во время боев?

– Вера в нашу победу. Нас со школьной скамьи учили любить Родину и беречь ее. Конечно, очень помогали письма от любимой девушки, как в той песне: «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви...»

– А военно-полевой роман у вас был?

– Осталась у меня на всю жизнь память о Юлии Кохановой, младшем сержанте, начальнике регулировочного поста. Познакомились мы с ней в Румынии, потом случайно встретились в Венгрии, она подарила мне свое фото, обменялись номерами полевой почты. Очень мы понравились друг другу, и я надеялся, что наш полк простоят в Венгрии подольше. Но неожиданно поступил приказ уезжать

– я даже не успел с Юлей попрощаться. И вот в конце войны, уже в Чехословакии, в одной деревне я встретил подруг Юлии, спросил про нее, и они мне рассказали, что как раз в тот наш последний вечер в Венгрии она погибла от разрыва вражеской бомбы.



– Виктор Михайлович, как вы встречали День Победы?

– 9 мая 1945 года встретили под Прагой. Помню, как с чехами обменивались

Наталья СИРОТКО, студентка гр. И-31 исторического факультета  
**ЧТОБЫ ПОМНИЛИ**

Это страшное слово «война»  
Сколько горя людского таит!  
Сколько жизней она унесла!  
Сколько лет уж народ наш скорбят.

Это слезы всех матерей,  
Тех, кто верил, надеялся, ждал.  
Не дождались они сыновей:  
Кто погиб, кто пленен, кто пропал.

Это горькие слезы сестер,  
Ведь их братьев война забрала.  
Слезы верных и любящих жен,  
Чьих коснулась волос седина.

Это боль и страданья земли,  
Там детей ее кровь пролита.  
Ее, нашу, родную топтали враги,  
И навечно она сыновьям отдана.

Идут годы, и время летит,  
И живут же по-прежнему люди...  
Только память ... Она не молчит,  
Она в сердце, она не забудет.

Моего дедушки память храню:  
Фотокарточки, письма, медали.  
Я его уважаю, люблю,  
Хоть друг друга мы даже не знали...



На здымку: студэнты філалагічнага факультэта разам з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны Мікалаем Пятровічам Шкарбуном і Георгіем Сямёнаўічам Мільчанкам пасля праведзенай канферэнцыі «Вы – наш гонар і радасць».

Фота У. Чысціка


У канцы гэтых сустэреч заўсёды гучаць вершы і песні студэнтаў (першакурснік Н. Генун, Г. Астапенка і інш.), прысвечаныя ветэранам, ім уручаюцца кветкі і робяцца фотаздымкі на памяць.

Мы ўпэўнены, што нашы студэнты будуць дастойныя подзвігай сваіх дзядоў.

Т. ЯЗЭПАВА, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі.

\*\*\*

Пакуль матэрэял рыхтаваўся да друку, шматлікія сустэречы з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны прыйшлі на факультэтах і ў інтэрнатах універсітэта.



частасі, как тамошніе хоўякі угощаць нас пірожкамі с вишней. Победу отметіли таварыщескім футбольным матчам с местной молодежной командой. Мы были вместе и чувствовали общую радость, радость нашей победы и нашей дружбы.

– Как сложилась ваша жизнь после войны?

– 34 года я отдал военной службе. Закончил юридическую школу в г. Минске, юридический факультет БГУ; с 1977 года работаю старшим инспектором 2-й части в ГГУ.

– Сейчас молодые парни не торопятся идти в армию...

– Я встречаюсь с подобными редко. У нас в этом году много призывающих, и основная их часть с готовностью вступает в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь. Я являюсь заместителем председателя Совета ветеранов войны и труда университета; наша задача – воспитывать в молодежи чувство патриотизма. Мало осталось участников войны, но мы с радостью откликаемся на приглашения провести беседы со школьниками и студентами.

– Что бы вы пожелали молодым защитникам Родины?

– Чтобы любили ее и были готовы встать на ее защиту. В целом, я спокоен за нашу молодежь и уверен, что мы не зря воевали: будущее у наших молодых есть.

– Уважаемый Виктор Михайлович, поздравляем Вас с Днем Победы и желаем крепкого здоровья, бодрости и долголетия.

Беседовала Т. ПЕТРОВА.

## БОЛЬ И ГОРЕЧЬ ТЕХ ДАЛЕКИХ ЛЕТ

Сегодня нам трудно представить, что чувствовала семья Соколовых (мать и четверо детей), когда в марте 1944 года немцы погнали их из родного Витебска. Потеря свободы, концлагеря, лицезрение смерти и рабства на ферме у бауэра («хозяйки Греты») в 60 км от австрийского города Мелька. На самом деле среди Соколовых было не пятеро, а шестеро узников. Матрена Андреевна ждала ребенка, которому было достаточно появиться на божий свет в уютном и теплом роддоме... Но жизнь распорядилась иначе. Представьте себе: поле, работающая в нем молодая женщина, и вдруг — бомбежка, разорванное небо — обжигающий душу страх и... остальная боль. И сквозь свист и грохот снарядов — победоносный крик родившегося человека. И надежды, что все будет хорошо. Сегодня тому ребенку — 60 лет. И мы от души поздравляем директора предприятия общественного питания ГГУ Сотиеву Тамару Михайловну с юбилеем и с Днем Победы.

— Тамара Михайловна, как складывалась жизнь вашей семьи после войны?


— Отец Михаил Иванович тоже был угнан вместе с мамой, но сбежал на фронт к нашим, там и погиб. Так мы остались с мамой вдвоем. Она не торопилась рассказывать, при каких обстоятельствах я родилась. Только когда нужно было оформлять документы на паспорт, в метрике было записано, что я родилась в Австрии — естественно, у меня появились вопросы. Моя тетя, которая была тогда с нами, многое мне рассказала. Я ведь, конечно, ничего не помню сама. Но

— Как отнеслась бауэрша Грета к факту вашего рождения?

— Ничего не изменилось: мама работала, как обычно. Меня оставляла в корзине, а сама на целий день уходила в поле, хозяева обещали присматривать за мной. Но это оказалось просто обещанием. Однажды в корзинку залезла свинья (а я была крохотная, родилась 8-месячной); и если бы польские пленные, которые там тоже работали, не заметили этого, я бы не говорила сегодня с вами. После этого случая, чтобы как-то загладить вину перед моей мамой, хозяева предложили покрестить меня. Крестили в костеле, назвали Мартой. По возвращении в Витебск в августе 1945 года принял православное крещение. Еще я помню, что у меня были красивые платья, до сих пор храню некоторые детские одежки — это тоже подарки Греты.

— Вам бы хотелось посмотреть на места, где вы родились?

— Посмотреть можно. Но думаю: а зачем? Хотется возвращаться туда, где была счастлива, где прошли лучшие годы. Например, я 23 года прора-



ботала в г. Капустин Яр Архангельской области, воспитывала молодых поварят, замуж их выдавала; часто вспоминаю те места и людей. А тот австрийский хутор... Не знаю. Да и тяжело все это. Хотя предлагали организовать для меня поездку, в частности, З.К. Дорофеева, руководитель гомельской организации «Дети войны», в которой я состою.

— Как будете встречать День Победы?

— Как все, кому дорог память об этом событии: «со слезами на глазах». Что-то осталось во мне, какая-то причастность к тому трагическому времени.

— Что бы вы хотели пожелать молодежи в этот день?

— Чтобы они никогда не знали, что такое война. Сейчас в мире происходит столько бессмысленных столкновений... Хочется пожелать людям побольше терпимости, добра. Мы разучились переживать друг другу. От этого горько. Ведь нужно ценить друг друга, ценить эту жизнь так, как ценили те, кто умирал ради нее во время войны.

Т. ЦЕЛЕХОВИЧ.

Фото В. ЧИСТИКА.

Примеры стойкости и мужества

## ПО ЗАКОНАМ ДОЛГА И ЧЕСТИ

возвращался в строй. Закончил войну в Кенигсберге. За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и многими медалями.



В мирные годы был директором (около 40 лет) средних школ в родном Буда-Кошелевском районе, удостоен почетных званий «Заслуженный учитель Белорусской ССР», «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного образования БССР».

83-летний ветеран не стареет душой, часто встречается с молодежью, в том числе со студентами нашего университета. В эти дни его радушно принимали на биологическом факультете.

Василий Никифорович один из тех, кто завоевал нашу Победу. Он является примером гражданственности и высокого патриотизма.

\*\*\*

Милой, симпатичной белорусочке Наташе Каарась пришло пережить ленинградскую блокаду. Защищая Ленинград, она защищала и родную Беларусь. В Великой Отечественной войне Наталья Ивановна Каарась, проживающая ныне в Гомеле, выдержала, как и все воины, суровые испытания.

Родилась она в 1922 году в г. Борисове, в семье кадрового военного. Поступила в Ленинградский политехнический институт, но успела окончить только один курс. В первые дни войны пошла в

военкомат с просьбой направить ее на фронт. Была зачислена на двухмесячные курсы медсестер. По окончании их с сентября 1941 года и до победного 1945 года работала в военном госпитале. В тяжелые дни блокады Ленинграда испытала все: голод, холод, бомбежки, артиллерийские обстрелы, но несмотря ни на что, вместе с хирургами спасала раненых бойцов. Особенно мучило в блокадном городе отсутствие воды.

О высоком патриотизме Наташи свидетельствует такой факт. В 1943 году отец, находившийся на 1-м Белорусском фронте, пользуясь оказией, предложил дочери вылететь из Ленинграда к нему на фронт (летчик, прибывший на самолете в Ленинград, выполняя поручения отца Наташи, предложил ей место в самолете). Но девушка наотрез отказалась. Продолжала служить медсестрой, с госпиталем дошла до Варшавы.

Наталья Ивановна вспоминает:

«Раненые в госпитале вели себя достойно, не было ни одного случая симуляции. Воины стремились поскорее поправиться и снова стать в строй защитников».

Демобилизовавшись в августе 1945 года, она (после смерти мужа) остановилась в Гомеле, который стал ей родным. Работала на заводе радиотехнического оснащения радиозелектромонтажницей, была награждена медалью «За трудовую доблесть», которая стала хорошим дополнением к ее боевым наградам — ордену Отечественной войны II степени, медалям «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Сейчас Наталья Ивановна живет заботами гомельской городской ветеранской организации. Часто бывает на встречах с учащимися и студентами, как член клуба ветеранов при библиотеке №10 имени Якуба Коласа выступает перед учащейся молодежью. Ее вместе с В.Н. Киселевым очень тепло встречали недавно студенты биофака нашего университета.

М. РОЖКОВ,  
кандидат философских наук,  
доцент.

## Гомельскі ўніверсітэт

Канферэнцыі

## ... НЫНІ ЦЭЛЫ СУСВЕТ

... Іх галасы, чыстыя, звонкія, быццам клікалі на бязмежны прастор, дзе пад ласкавым сонечным промнямі абуджаецца пасля доўгага зімовага сну зямля, усё наваколле. І душы слухаюць чудоўных беларускіх песень-вяснянак поўніліся радасю светлымі пачуццямі — ад прыгажосці напеўных мелодый, іх жыццесцярджальнай сілі.

Выступленне жаночага вакальнага гурта "Радзімічы" Гомельскага РДК пад кіраўніцтвам Ганны Бібікавай вельмі арганічна дапаўняла атмасферу міжнароднай навуковай канферэнцыі "Рэгіянальныя асаўлівасці фальклору і літаратуры славянскіх народоў", што адбылася на ўніверсітэце, і якую арганізавала кафедра беларускай літаратуры. Быў на ёй наглядны прыклад пераемнасці ад старэйшага малядшчыны: дзіцячы фальклорны калектыв "Кветачка" СШ №59 г. Гомеля, якім кіруе паэт Фелікс Мысліцкі (класны кіраўнік 3"Б" — А. Дз. Бязрукава) выступіў з інсцэнюроўкай "У гасцях у дзеда Міхеда і бабулі Ганулу" (на здымку). Выдатным аздабленнем канферэнцыі з'яўлялася таксама выставка малюнкаў міфалагічных персанажаў, выкананых першакурсніцай філфака Юліяй Аніпавай, студэнтамі Мазырскага педагогічнага ўніверсітэта. А пра тое, што на філфаку, на кафедры беларускай літаратуры ёсць вельмі плённыя традыцыі даследавання фальклорнай спадчыны Гомельшчыны — аднаго з цікавішых рэгіёнаў Беларусі, — сведчылі прадстаўленыя на канферэнцыю шматлікія выдаадзеныя зборнікі фальклорных запісаў, сабраных студэнтамі філфака ў час летніх экспедыцый.



Пытанні і праблемы, якія ўзыяліся на канферэнцыі, тычыліся духоўнасці, нашай нацыянальнай самасвядомасці. Выхаваць дасцойнага грамадзяніна беларускай дзяржавы без павагі і ашчаднісці да сваёй моўнай спадчыны — немагчыма. Гэта падкрэсліў сваім выступленнем падчас адкрыцця пленарнага пасяджэння практар ГДУ па выхавачай работе С.І. Ханеня.

Канферэнцыі па азначанай тэматыцы праводзяцца ў ГДУ не ўпершыню, калія вытоку даследавання рэгіянальнага фальклору стаялі загады наўкуцы М.М. Грынчык, П.П. Ахрыменка, У.П. Анічніка. А сёння іх справу працягваюць таксама вядомыя зараз у навуковых колах д.ф.н., прафесары І.Ф. Штэйнер, В.С. Новак, У.К. Коваль, к.ф.н., дасцэнт Л.Л. Ермакова, якія выступілі на пленарным пасяджэнні з цікавымі і грутоўнымі дакладамі. А ўдзел у канферэнцыі к.ф.н., дасцэнта, старшыні Саюза фальклорыстаў Беларусі, загадчыка фальклорнай лабараторыі БДУ В.Дз. Ліцвінік надаў ёй асаблівістю: сваё эмансіянальнае выступленне ён суправаджыў акапэльнымі спевамі. Народ, які мае каранёвую традыцыйную культуру, ашчадна яе захоўвае, можа дасягнучы значных вяршынь на сваёй развіцці, зазначыў Васіль Дэміతрыевіч. Ен асаблівістю падкрэсліў важнасць перадачы фальклорнай спадчыны нашчадкам, таму заклікаў сённяшніх яе даследчыкаў і збральнянікаў шырокім выкарыстоўваннем для запісаў сабраных матэрыялаў, і асаблівістю ад перасяленцаў з Чарнобыльскай зоны, самыя сучасныя тэхнічныя сродкі.

На секцыйных пасяджэннях канферэнцыі па фальклорыстыцы і літаратуразнаўству студэнты, аспіранты, выкладчыкі ГДУ, вну г. Мінска, Віцебска, Мазыра, музейная работнікі заслухалі доклады, выдадзеныя зборнік матэрыялаў канферэнцыі, у якіх увойдуць таксама тээзісы выступленняў супрацоўнікаў Інстытута славяназнаўства РАН, якія ў свой час фіксавалі фальклорна-этнографічныя і міфалагічныя звесткі на Палесці.

Фальклор, літаратура — гэта не толькі моўнае мастацтва, гэта — цэлы сусвет, бязмежны, бясконы. Працы ў гэтай сферы хопіць вельмі многім даследчыкам усіх славянскіх дзяржаў. Невыгадкова, што ўдзел у XIII з'ездзе славісту, які праходзіў летам мінлага года ў Славеніі, прынялі ўдзел і вучоныя нашага ўніверсітэта. А сёння, як зазначыў загадчык кафедры беларускай літаратуры д.ф.н., прафесар І.Ф. Штэйнер, намечаныя вялікія планы супрацоўніцтва з калегамі-навукоўцамі Украіны, Расіі, Польшчы, што будзе садзейніца захаванню фальклору, далейшаму развіццю, станаўленню славянскіх літаратур у агульнаеуралейскім кантэксте.

Т. НІКАЛАЕВА

♦♦♦♦♦

Конкурс

## У КОЖНАГА - СВОЙ ЧАРНОБЫЛЬ

Наша пакаленне наўрад ці памятае той дзень, 26 красавіка 1986 года. Пра многае даведаліся ад старэйшых людзей, з тэлеперадач і літаратурных твораў (напрыклад, Святланы Алексіевіч). На жаль, пра некаторыя наступствы аварыі на ЧАЭС ведаём не з другіх вуснаў, а раскрываюць іх самастойна: калі хварэзм.

Мы, малады, давіны жывіць у сабе памяць пра трагедыю, каб яна не паўтарылася. Таму кожны год у канцы красавіка ў нашым ўніверсітэце праводзіцца конкурс плакатаў "Чарнобыльскі набат".

У сэрыі кожнага мастака — свой Чарнобыль, свае ўспаміны і асацыяцыі: адзінокая бабуля пасярод апусцелай вёскі, дамы з забытымі воінамі, хворыя дзеці ў бальничных палахах, атручаная глеба, знак радыяцый замест сонца... і няма ніякіх сумненняў, што на значным колькасці плакатаў адлюстравана учначнае на свае вочы. Але не ўсе творы былі аднолькава катэгорычныя, у некаторых адчуваліся алтымізм, вера у чалавечы розум.

Шкода, што у конкурсі ўдзельнічалі прадстаўнікі толькі 6 факультэтаў: фізічнага, біялагічнага, матэматычнага, психалагічнага і давузайскага падрыхтоўкі. Як заўсёды, былі малонкі ад жыхароў інтэрнатаў №№ 1, 2 і 4.

Самых-самых вызначала журы, якое склалі практтары па выхавачай работе С.І. Ханеня, старшыня прафакама ГДУ Г.І. Варатніцкі, старшыня прафакама

студэнтаў Н.І. Колтышава, кіраунік аддзела выхавачай работы з моладдзю Г.І. Варонін, сакратар БРСМ І.А. Казакоў, кіраунік службы другаснай заняцій студэнтаў М.І. Фралоў, мэдадыст выставачнай залы Т.Дз. Антонава.

Вось аўтары лепшых плакатаў:

Эканамічны факультэт: В. Рожкіава (гр. МЭ-41), А. Жураўлëва, М. Філіпіна (гр. ФК-32), Т. Наралік (гр. МЭ-31), студэнты груп БУ-11 і КД-11.

Фізічны факультэт: М. Цуранкова (гр. Ф-35), Г. Вацкевіч (гр. Ф-22), С. Каробік (гр. Ф-21), студэнты груп Ф-15, Ф-47, Ф-48.

Біялагічны факультэт: А. Лысенка, К. Карпячкова, Н. Бусаўцова (гр. Б-11).

Філалагічны факультэт: студэнты гр. РФ-22.

Студэнты факультэта психалогіі і давузайскай падрыхтоўкі:

Працы названыя студэнтамі былі прадстаўлены на гарадскім конкурсе плакатаў у межах акцыі.

**ЗА БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ – В ОТВЕТЕ**

Накануне Дня Земли, который отмечался 22 апреля, в областной библиотеке им. В.И. Ленина совместно с областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды проведен семинар с участием студентов биологического факультета – не только как будущих учителей, но и непосредственных организаторов в школе природоохранных мероприятий.

Перед собравшимися выступила представитель облкомприроды Н.И. Жаркина, которая ознакомила студентов с той огромной работой, которую проводит комитет по благоустройству и наиведению порядка на земле в Гомельской области.

– Через несколько лет, став учителями, вы уже совместно с учениками также будете принимать участие в организации экологических мероприятий, и в этом вам большую помощь окажут гор-

районспекции тех районов, где вы будете работать. В это благородное дело необходимо вовлечь как можно большее число людей, – отметила Наталья Ивановна.

«Мыслить глобально – действовать локально» – вот емкий и глубокий смысл Дня Земли. Важно своими руками принести конкретную пользу, какой бы малой она не казалась. Ежегодно будущие биологи принимают активное участие в озеленении территории университета, а также своей учебной базы в Ченках.

С интересом выслушали студенты сообщение птицукснцы Анны Козловой о содержании меди в почвах Гомельского региона, ознакомились с работой Интернет-центра библиотеки, с новинками экологической литературы.

**Н. ДАЙНЕКО,**  
зам. декана по воспитательной работе биофака.

**Гомельский Універсітэт****НЕ НАВРЕДИ...**

Весна радует нас теплым солнышком, погожими деньками... И уже трудно усидеть дома в выходные дни, хочется вырваться из плена городских квартир на природу, на дачу, чтобы вдохнуть на полную грудь пьянящего свежего воздуха, тонкого аромата молодой листвы и травы.

Не за горами выездная полевая практика у студентов географического, биологического факультетов. А летом и будущие историки соберутся на археологические раскопки. Общение с природой для любого человека, безусловно, приносит огромный заряд бодрости и хорошего настроения. Но не следует забывать о том, что мы должны вести себя в лесу, на лугу не как хозяева, а как гости. Наша небрежность, брошенный непогашенный окурок или спичка могут обернуться тяжелыми последствиями для природы – пожарами. В сухую и жаркую погоду вероятность их возникновения особенно велика. К сожалению, ежегодно на территории нашей республики в области они уничтожают значительное количество гектаров леса.

С целью недопущения подобных фактов на уровне правительства республики, комиссии по чрезвычайным ситуациям разрабатывается план мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период. И в нашем университете предусмотрен комплекс мер в этом направлении. Так, в частности, проводятся инструктажи по пожарной безопасности со студентами, выезжающими на полевые практики, беседы о поведении их около лесных массивов и т.д. Целенаправленная работа проводится также в студенческих общежитиях, они обеспечены дополнительными инструкциями по пожарной безопасности. Прошла демонстрация кинофильмов о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров.

Ваша здороўе

**ПЯЧЫШЕСЯ І АДПАЧЫВАЙЦЕ**

Камісіяй па аздараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню выкладчыку і супрацоўнікаў ГДУ атрыманы наступныя пушчёўкі:

Па сацстраху (з частковай аплатай кошту пушчёўкі):

Санаторый "Залатыя пяскі" (Гомельскі р-н) – з 25.05 па 14.06 (захворванні органаў дыхання, стрававання, сардэчна-сасудзістай сістэмы).

"Парэчча" (Гродзенская вобл.) – з 29.05 па 16.06., з 15.06 па 5.07 (захворванні органаў стрававання, печані).

"Прыязёрны" (Мінская вобл.) – з 19.06 па 9.07 (захворванні сардэчна-сасудзістай, нервовай сістэмы).

Пушчёўкі для бацькоў з дзецьмі да 7 гадоў (ЧАЭС)

Санаторый "Юнацтва" (Мінская вобл.) – з 22.05 па 10.06 (захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы, апорна-рухальнага апарату).

"Залатыя пяскі" (Гомельскі р-н) – з 25.05 па 14.06 (захворванні органаў стрававання, сардэчна-сасудзістай сістэмы).

"Радон" (Гродзенская вобл.) – з 2.06 па 22.06., з 3.06 па 23.06 (захворванні нервовай сістэмы, апорна-рухальнага апарату).

Даведкі па тэл.: 57-19-22.

**Выставы****НА КРЫЛАХ НАХНЕНИЯ**

Выставка творчых работ супрацоўнікаў і студэнтаў універсітэта, прысвечаная 60-годдзю вызваленія Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў і 100-годдзю прафсаюзнага руху Беларусі, якую арганізаваў Савет жаночын ГДУ, на чарговы раз зараздышла: таленты ў нас ёсць, і здзіўляцца майстэрству рук і творчай фантазіі можна блесконца.

У выставачнай зале галоўнага корпуса былі прадстаўлены экспанаты ў таіх намінацыях, як дэкаратыўна-прыкладні масацтва, літаратурная творчасць, кулінарныя вырабы.

Больш за ўсё таленавіты аўтараў аказалася сярод студэнтаў філалагічнага і фізічнага факультетаў. Вышываныя сурвэткі, ручнікі, вязаныя рэчы, мяккія цацкі, пано з дрэва, саломкі, пейзажы, кампазіцыі з кветак, фларыстыка... Усё гэта радавала вока

**СПОРТ****ЛЕПШЫЯ Ў РЭСПУБЛІЦЫ**

У г. Мінску прайшлі спаборніцтвы па дзюдо ў праграме Рэспубліканскіх студэнцкіх гульняў.

Пасляхова выступілі студэнты нашага ўніверсітэта, якіх трэніруе вядомы спецыяліст Уладзімір Уладзіміровіч Асін. У агульнакамандным заліку ў першай групе вну першынствавала каманда нашага ўніверсітэта.

Слуо пахавалы заслугоўваюць студэнты-завочнікі факультета фізічнай культуры, якія заваявалі прызы выставы месцы ў асабістых спаборніцтвах: Мікалай Баркоўскі ў вагавай катэгорыі да 81 кг атрымаў залатую ўзнагароду, Віктар Вайню у абсалютнай вагавай катэгорыі ўдастоен сярэбранага медаля, а Андрэй Кухарэнка ў вагавай катэгорыі да 90 кг узяўся на трэцюю прыступку п'едэсталу гонару, Віталь Казачок (81 кг) і Іван Кузняцоў (66 кг) сталі пятніці.

**СЕРАБРО  
З 18 КАМАНД**

У г. Мінску прайшлі спаборніцтвы па паўэрліфтнгу ў праграме Рэспубліканскіх студэнцкіх гульняў.

У камандным заліку перамаглі студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры, якія на другім месцы нашы студэнты і на трэцім – БДУ.

У вагавай катэгорыі да 52 кг на вышэйшую прыступку п'едэсталу гонару ўзяўся пяцікурснік эканамічнага факультета, майстар спорту Максім Пятроўскі.

На рабунку наших студэнтаў трэцяя сярэбрная ўзнагарода: у чацвёртакурсніка факультета фізічнай культуры Аляксандра Пабягава (вагавая катэгорыя да 100 кг), другакурсніка гэтага ж факультета майстрап спорту Міклай Жукоўскага (82,5 кг) і студэнта другога курса геолага-геаграфічнага факультета Аляксея Аксененкі (125 кг).

Аўтары надрукаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць прыведзеных фактаў, цытат, эканамічных даных, асабістых імян, геаграфічных называў і іншай інфармацыі, а таксама за тое, каб у матэрыялах не ўтрымлівалася даных, якія не падлягаюць адкрытай публікацыі. Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку аблеркавання, не раздзяляючы пункту гледжання аўтара.

Першакурснік факультета фізічнай культуры Аляксей Мікалаенка (75 кг) установіў два юнацкія рэкорды Беларусі ў прысяданні – 255 кг і ў жыме штангі лежачы – 155 кг.

Нагадаю, што на працягу дойгіх гадоў наша каманда трэніруе чэмпіён Еўропы сярод ветэранаў, майстрап спорту Рэспублікі Беларусь Уладзімір Галавач – старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання і спорту.

**МИНІ-ФУТБАЛІСТЫ – ТРЭЦІЯ**  
У розных спартыўных залах горада праходзіла першынство г. Гомеля па міні-футболу сярод прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый, у якіх на папярэднім этапе сабраліся 24 каманды. Яны былі разбиты на дзве падгрупы і толькі тром з кожнай групы выпаў гонар гуляць у фінале.

Студэнты нашага ўніверсітэта, якіх трэніруе Аляксандар Якаўлевіч Іванец, перамаглі каманду ААТ "Гомельшпалеры" з лікам 4:1, "Беларускі гандлёва-еканамічны ўніверсітэт" – 6:2, згулялі ўнічью – 5:5 з "Падатковай-І" і пацярпелі два паражэнні ад "Лакаматыва" – 1:4 і "Магноліі" – 5:9.

У выніку месцы размеркаваліся так: "БГЭУ" – 12 ачкоў, "Лакаматыву" – 9 ачкоў і ГДУ імя Ф. Скарыны – 7 ачкоў.

**РАЗЫГРАЛІ  
ПЕРШЫНСТВО**

Дзеяць каманд сабраліся, каб разыграць першынство ўніверсітэта па міні-футболу ў праграме круглагадовай спартакіады.

Спачатку шляхам жараб'ёўкі каманды ўтварылі тры падгрупы і толькі пераможкі атрымалі права гуляць у фінале.

Перамагла дружная каманда юрыдычнага факультета (адказны за спартыўна-масавую работу Валянцін Валянцінавіч Ткачоў), на другім месцы гістарычны і на трэцім – матэматычны факультэты.



Шкада, што многія факультэты не прынялі ўдзел у конкурсе, хоць усім сумнення ў тым, што творчы і здольныя людзі там таксама нямала.

**T. НІКАЛАЕВА.**  
На здымку: такую прыгажосьць умее ствараць лабарант кафедры агульнай фізікі Т.М. Адамчыкава.

Фота У. Чысціка.

**УЛЬБКИ ПЕС**

Подходяць студэнты к расписанию и думают:

1 курс: «Сколько предметов! Много буду знать!»

2 курс: «Сколько предметов! Буду, наверное, уставать!»

3 курс: «Сколько предметов! Какой бы прогулять!»

4 курс: «Сколько предметов! На какой бы пойти?»

5 курс видит, что расписания нет, и спрашивает: «А что, сессия уже была?»

Фота У. Чысціка.

**ПЕРАМАГЛА ДРУЖБА**

У спартыўнай зале нашага ўніверсітэта прышла цікавая таварыская сустрэча па баскетболу.

За каманду гаспадароў выступалі замежныя студэнты (Кітай), якія вучыліца ў нашым ўніверсітэце, а за каманду гасцей – замежныя студэнты Беларусі.

Вельмі кваліфікавана сустрэча судзілі студэнты факультета фізічнай культуры Ягор Марозаў, Сяргей Паўлаў і Ігар Лапіцкі.

Калі прагучай фінальнай свісткі, лік быў – 52:35 на карысць нашых замежных студэнтаў, якія радаваліся разам з трэнерамі – Канстанцінам Бандарэнкам, Міхailам Коршукам і Віктарам Калачовым.

Прынята рашэнне і ў далейшым падтрымліваць сяброўскія спартыўныя сувязі дзвюх вядучых вну Беларусі.

На здымку: адзін з момантаў таварыскай сустрэчы.

Фота У. Чысціка.

**ЗВАНЫ ЧАРНОБЫЛЯ**

У г. Гомелі прайшоў традыцыйны XIV-ы міждзяржайны лёгкаатлетычны прабег "Званы Чарнобыля", які прысвячаўся 60-годдзю вызваленія Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў і 100-годдзю прафсаюзнага руху нашай рэспублікі.

Слаборніцы сабралі каля трох тысяч бегуноў з Расіі, Украіны і многіх гарадоў Беларусі.

У бегу на 5 км перамог студэнт факультета фізічнай культуры Аляксандар Дончанка, а на 10-кілометровай дыстанцыі студэнт наўнага факультета Аляксандар Дз'якав. У бегу на 21 км трэцім прызёрам стаў выкладчык кафедры фізічнага выхавання і спорту, майстрап спорту Валянцін Ткачоў.

Узначальваў галоўную судзейскую калегію дацэнт кафедры фізічнага выхавання і спорту Юрый Піліповіч Працко – суддзя вышэйшай нацыянальнай катэгорыі.

**ЛЕПШЫЯ МНАГАБОРКІ ВУЧАЦЦА Ў ГДУ**

На Гомельскім стадыёне "Прамень" прайшло першынство горада па мінагаборству "Здар